

## Праблема калектывізацыі ў раманах Івана Мележа

Т. В. Губіна

У раманах з цыклу «Палескай хронікі» пісьменнік узімае найбольш важныя праблемы палітыкі, гісторыі і філософіі, этикі і гуманізма, грамадскага і прыватнага жыцця. Паэтычна думка гуманіста паглыбгяеца ў даследаванне першапрычын гістарычных падзеяў, ідзе таксама і ўшырыню.

(Фёдар Куліашоў)

Калектывізацыя – адна са скразных праблем раманаў «Подых навальніцы» і «Завеі, сненань». У сённяшній гутарцы мы паспрабуем як мага больш поўна асвятліць гэта пытанне.

На пачатковым этапе узгадаем з гісторыі, што трэба разумець пад словам «калектывізацыя».

Калектывізацыя – курс урада на аб'яднанне індывідуальных сялянскіх гаспадарак у калектывныя гаспадаркі (калгасы). Пачалося ўсё з раскулачвання – канфіскацыі ўласнасці ў так званых кулакоў – тых сялян, якія, на думку урада, мелі заўшне багатую, моцную гаспадарку. Пры гэтым не звярталі ўвагі на тое, як здабыта было гэта багацце. На аснове раскулачвання бальшавікі пачалі падыходзіць да паскоранай, прымусовай калектывізацыі. Так яны імкнуліся вырашыць дзве задачы: з аднаго боку, у кароткія тэрміны калектывізаваць вёску, з другога, узяць у яе сродкі для індустрыйлізацыі, пры гэтым першая задача разглядалася як умова вырашэння другой, на іх погляд, галоўнай.

Якія вынікі мела калектывізацыя на Беларусі? Калектывізацыя сельскай гаспадаркі аз-  
начала карэнныя змены ўсяго ладу жыцця асноўнай масы насельніцтва рэспублікі. Яе выні-  
кам з'явілася ліквідацыя шматукладнасці ў эканоміцы і стварэнне буйных калектывных гас-  
падарак. Калектывная праца не паказвала перавагі над індывідуальнай. Метады, якімі ажыц-  
ціўлялася абагульненне сельскай гаспадаркі, злачынствы пры правядзенні калектывізацыі  
(рэпрэсіраваныя кожны шосты селянін), пазбаўленне калгасаў гаспадарчай самастойнасці з са-  
мага пачатку тармазілі іх рост. Самі ж калгаснікі былі адхілены ад валодання сродкамі выт-  
ворчасці. Калектывінае не рабілася «майм», не выклікала ашчадных адносін да грамадскага, а  
прыводзіла да пагардлівых адносін да яго. Пачалося расселянне вёскі. Уражваюць фак-  
тычныя страты ў эканоміцы: за гады калектывізацыі (1929-1933) знішчана, пала, забіта ў буй-  
шай сярод аграрных краін: 17,7 мільёна коней, больш за 25 мільёнаў буйной рагатай жы-  
вёлты, у тым ліку 10 мільёнаў кароў (пагалоўе малочных кароў ЗША цяпер блізкае менавіта  
10 мільёнаў), больш за 10 мільёнаў свіней і 71 мільён авечак і коз. (Па матэрыялах падруч-  
ніка гісторыі для 10-11 класаў).

Уласнае разуменне гэтага складанага працэсу даў народны пісьменнік Беларусі Іван  
Мелек ў сваёй «Палескай хроніцы» і ў накідах да яе працягу. Прыкметна, што яго погляд у  
цэлым адпавядае гістарычнай праўдзе: « Я імкнуўся пісаць самае галоўнае, важнае: калектыві-  
зацыю, раскулачванне. Даць шырокі малюнак калектывізацыі ( з усімі – з курамі). У Куран-  
ях «У Сібір. У ссылку». У Міканора ідэя - камуна... Поўнасцю... Голымі – у камуну. Смут-  
ны час у Куранях. Паказаць, як з цягам калектывізацыі ўсё больш прыходзіла ў поле бараць-  
бы несправядлівага і неразумнага. (Так ледзь не раскулачылі Васіля)» [1, 12].

У «Палескай хроніцы» праблема калектывізацыі раскрываецца ў першую чаргу на  
абразах прадстаўнікоў мясцовай улады – Івана Анісімавіча Апейкі і Аляксея Башлыкова.

Менавіта ім была даручана надзвычай адказная справа: правесці кампанію па абагульненню гаспадара. Звернемся непасрэдна да тэксту.

Башлыкоў: « Трэба глядзе́ць у глыбіню, у корань! Дарогі назад няма... Партыя аглядваца не будзе... Мы ідзем к суцэльнай калектывізацыі – так рашыла партыя. Калектывы – будучыня сялян, не аднаго, не дзесяці – усіх. І ў нашым раёне, і ва ўсёй краіне. Усе рана ці позна будуць калгаснікамі. К гэтаму ўсё ідзе. І тыя, хто сягоння яшчэ ў аднаасобніках, - таксама будуць у калгасах. Усе. За выключэннем кулакоў. Такая лінія наша! І трэба цвёрда весці сваю лінію! » [3, 191].

Алейка: « Толькі ў арцелі, у вялікай, на ўсё сяло, сям'і – ратунак. Толькі так збудзем злыяду – нішчымніцу і галечу. Даб’ёмся такога, што будзе хлеб на стале – і да хлеба будзе! І самі і дзеци адзенемся як людзі. Лягчэй рабіць станем. Іначай не выб’емся! Толькі так: разам усе. Арцеллю » [3, 78].

Усё было б добра, калі б не адно «але». Агульнавядома, як часта словаў ў тагачаснага ўрада разыходзіліся са справай. Так, абвешчаны спачатку прынцып добрахвотнасці пры ўступленні ў калгас хутка змяніўся прымусам. У выніку ў арцель цягнулі сілай, запалохваючы, што той, хто не аддасць маё масць, нават курэй, будзе залічаны да кулакоў. Кулаком лічылі таго, хто меў двух кароў, млын, інакш кажучы, сапраўднага гаспадара, а таксама таго, каму па прычыне хваробы дапамагалі іншыя вяскоўцы, якіх, дарэчы, называлі парабкамі. Нечуванай жорсткасцю ўражвалі карціны раскулачвання. Так вынішчаўся сапраўдны гаспадар.

Чаму Іван Мележ звярнуўся да тэмы калектывізацыі? « Я хацеў паказаць праз асабістасць страсць эпохі, асэнсаваць філасофію паводзін герояў, часу, – неаднойчы падкрэсліваў пісьменнік. – А то як было ў нашай літаратуры раней? – Гаварылі аб уласніцкай душы селяніна, аб ідыятызме. А чаму ніхто не сказаў аб яго надзвычайнай самаахвярнасці. Чаму ніхто не сказаў, што калектывізацыя патрабавала ад селяніна надзвычайнай, непараўнанай ні з чым самаахвярнасці. Аддаць зямлю, аддаць інвентар, усё набытае ўсім жыццём – не маючи цвёрдых гарантый за выключэннем слоў абяцанняў – колькі на гэта трэба самаахвярнасці! Кланяўся вам, людзі трыццатага года! Самаахвярнасць, веліч душы працоўнага народа. От прашто не гаварылі. А колькі ж яе было і якой вялікай, калі гадамі рабілі, не атрымліваючы ўзamen ні капейкі, у вайну, калі, забыўшы ўсе крыўды, аддавалі апошніе партызанам, рызыкуючы смяртэльна, ішлі на смерць! Вялікі ты, праўда, вялікі душою, народ! »

Як жа падыхадзіў І. Мележ да гэтай тэмы? Адказ знаходзім у кнізе Д. Бугаёва «Арганічнасць таленту»: « Паказ герояў палескага раманнага цыкла нарэшце падышоў да той рысы, калі трэба было пісаць пра самы складаны і самы драматычны перыяд калектывізацыі. Гэта накладвала асаблівую адказнасць на мастака, які ставіў перад сабой задачу «паказаць праз асабістасць страсць эпохі», - справядліва лічыць даследчык. « А грамадская атмасфера ўжо была не такой, як у перыяд стварэння дылогіі. Шчаслівае яднанне «герояў, часу і аўтара», якое ў найбольшай меры абумовіла поспех папярэдніх раманаў, ужо яўна парушалася, - разважае ён далей. – Галоўная Мележава кніга, яго найбольшая радасць і найбольшая пакута «Палеская хроніка» была недапісанай і рухалася наперад надзвычай марудна. А раздзелы пра раскулачванне, у якіх Івану Мележу справядліва бачыўся адзін з самых балючых і трагедыйных аспектаў калектывізацыі, зноў і зноў адкладваліся... »

Іван Мележ добра разумеў, што значыць сялянская прывязанасць да зямлі, якой стваральнай сілай яна валодае, і з вялікай трывогай думаў пра адмоўныя вынікі гвалтоўнай калектывізацыі, пра тыя яе выдаткі, якія вялі да абясцэнья землярабочай працы, а тым самым падрывалі давер селяніна да калектывных форм гаспадарання і ўвогуле да новага грамадскага ладу». Праілюструем вышэйсказнае словамі тых, хто праводзіў калектывізацыю ў жыццё, прадстаўнікоў улады Алейкі і Башлыкова. Чым кіраваліся яны пры выкананні ўстаноўкі партыі на суцэльнную калектывізацыю, як меркавалі яе праводзіць? Башлыкоў: « (...) Паменш прыслухоўвацца да ўсякіх настроёў, да ўсякіх гаворачак! Цвёрда весці сваю лінію! Трэба толькі пагаварыць як належыць, павесці іх! Пераканаць!.. На тое і кіраўніцтва, каб кіраваць, весці людзей туды, куды ўказвае партыя! Улічваць асаблівасці селяніна, канечна, трэба, але гэта не значыць, што трэба ісці на паваду ў яго. Нельга ісці на паваду! Нельга па-

тыкаць усялякім настройчыкам! Весці за сабой, весці – вот што трэба! (...) Яны [сяляне – Г.Т.] прыраслі к старому, усё мераюць старым аршынам! Аддзіраць трэба іх, не шкадуючы! Аддзіраць і весці за сабой! Весці з кожным днём усё больш людзей! (...) Мы павінны ўзмацніць тэмпі калектывізацыі. У гэтym – галоўная задача, якую паставіла партыя перад нашым раёнам у цяперашні момант» [3, 190-191].

«Па ўсёй краіне (...) нечуванымі тэмпамі разгортваеца масавая калектывізацыя... Па ўсяму Савецкаму Саюзу ёсьць ужо не толькі такія раёны, дзе калектывізацыя больш за пяцьдзесят працэнтаў, Але ёсьць і раёны суцэльнай калектывізацыі!.. Такія раёны ёсьць у Паволжы, на Кубані, на Украіне, у важнейшых зернавых раёнах СССР. Ёсьць такія раёны і ў нас, у Беларусі. Напрыклад, Клімавіцкі раён. Ідзе справа да суцэльнай калектывізацыі і ў нас. (...) Мы ўзялі ўдарную, бальшавіцкую задачу да вясны наступнага, 1930 года, калектывізаваць раён на сто працэнтаў!.. Мы паставілі гэтую задачу (...), і мы яе выканаем! Нягледзячы ні на што!» [2, 60].

Апейка: Так. Калектывізацыю трэба разгортваць. «Калгасаў пакуль небагаты. Дзевяць калгасаў у раёне – як астраўкі сярод даўняга балота. Але бяды не толькі ў тым, што іх мала лікам, большая бяды, што амаль у кожным – мала народу. І – што яшчэ горш – мала парадку. Ладу мала. Мала калгасных будынкаў: жывёла найбольш па ўсім сяле, па розных хлявах. Бу́даўніцтва ідзе слаба. Тэхнікі вельмі мала. І людзі не заўсёды старанна працуюць. Без вялікай ахвоты. Як бы аглядваючыся назад. Свядомасці не хапае; і агітацыя не заусёды даходзіць. Невядама, як зацікавіць, запаліць іх. Багата што яшчэ невядома; і чым далей, чым шырэй разгортваеца калгаснае, тым больш гэтых загадак. Але галоўнае: як дабіцца, каб людзі стараліся, каб рабілі ад ўсёй душы; каб любілі і зямлю, і коней агульных, як любяць сваё, адзінае!..» [3, 182]. «Трэба, па-мойму, нешта рабіць у самім калгасе. Мы, па-мойму, мала лічымся з псыхологіяй людзей. Трэба неяк заахвочваць людзей» [3, 192]. «Трэба пачаць нарэшце сур'ёзна працаваць з людзьмі. Прыслухоўвацца да іх, старацца зразумець. І памагаць ім. Пара нарэшце нам узяцца за калгасы, як гаспадары. Добрыя гаспадары. Разабрацца ва ўсім. Навесці парадак» [2, 94]. Нам, як кіраўнікам, трэба ўжо перастаць «лічыць толькі працэнты. Як кура кураняты! Ашукваць сябе і іншых!» [2, 96].

Як бачым, перад намі два тыпы кіраўнікоў. Пры наяўнасці адзінай мэты сродкі дасягнення ў іх розныя. Прамалінейнаму Башлыкову ўсё зразумела (калі партыя загадала павялічыць тэмпі калектывізацыі, то ён гатовы хоць заўтра загнаць усіх у калгас, а нязгодных – аднесці да кулакоў). У свою чаргу, для Апейкі такія метады непрымальнія. Ён імкнецца найперш унікнуць у псыхалогіі селяніна, правесці тлумачальную працу, умець выслушадаць кожнага селяніна, не навязваючы сваёй пазіцыі, зразумець яго трывогі і сумненні і ў выніку скіраваць яго думкі ў правільнае русла. Усё гэта моцна абурае Башлыкова і выклікае рэзкія выпады ў адрас апанента: «Я за ўсёй гэтай тваёй філасофіі (...) бачу адно жаданне: каб мы запрымаліся. Сталі, аглядаліся. Корпаліся. (...) Я цябе, Іван Анісімавіч, яшчэ раз папярэджываю: ты становішся на хісткую глебу. Твае гэтыя развагі – гэта хістанні, якія маюць небяспечны палітычны характар» [2, 96]. «Апартуніст. Форменны апартуніст. (...) Яўна кульгае на правую. (...) Не разумее сутнасці» [2, 99].

Ці ўдалося Івану Мележу глыбока і праўдзіва адлюстраваць працэс калектывізацыі на вёсцы? На нашу думку, у поўнай меры ўдалося. І. Мележ, як ніхто да яго раней, здолеў зірнуць на гэту праблему шырока і глыбока, паказаўшы выдаткі калектывізацыі (эпізод з апавяданнем пра Ярашчука, раскулачванне вінаватых без віны дзяцей Нібыта-Ігната, ператварэнне чылавека-працайніка, практычнага гаспадара, такога, як Васіль Дзяцел, у бяспраўнага найміна), адмоўныя і станоўчыя бакі прадстаўнікоў улады (Апейкі, Башлыкова, Міканора, чылавека, ахвочага заганяць у калгас), прадставіўшы свой, нетрадыцыйны погляд на кулацкае (як у рамане М. Шолахава «Узнятая цаліна»), а супраціўленне, сутыкненне звычайнага селянскага ўкладу жыцця і новага. Наогул жа, думаеца, вялікая заслуга І. Мележа ў тым, што ён стварыў і вывеў на старонках «хронікі» надзвіва запаміナルныя, праўдзівыя, яркія образы і тых, хто не разумеў і не хацеў разумець сумненні, трывогі, непакой селяніна, і

тых, хто стараўся знайсці падход да яго сэрца, душы, цярпліва вырашыць гэтыя сумненні. Такія, напрыклад, Апейка, Аніся.

Па словах Алеся Ганчара, «Палеская храніка» – гэта «вельчая сага народнага жыцця, якая глыбока і па-новаму адкрывае беларусаў усім народам свету». Беларусаў – народ, які вынес нямала пакут і здзекаў над сваёй сапраўднай сутнасцю – быць гаспадаром на сваёй зямлі; здзекаў, якія прынесла бяздумнае, безразважліве правядзенне калектывізацыі. Але ж наш народ выстаяў, нязломны, нескароны. У гэтай сувязі хочацца далучыцца да слоў Івана Паўлавіча і сказаць: «Кланяемся вам, людзі трыпцатага года! Вялікі ты, праўда, вялікі душою народ!»

### Abstract

The author considers a problem of collectivization in the novels of I. Melezh, Melezh's personal attitude to the problem of collectivization, his manner of revealing the contradictions of the corresponding historical period.

### Літаратура

1. Бугаёў Дз. Спавядальнае слова: Літаратурная крытыка, успаміны. – Мн., 2001.
2. Мележ І. Завеі, снежань. – Мн., 1992.
3. Мележ І. Подых навальніцы. – Мн., 1991.

Гомельский государственный  
университет им. Ф. Скорины

Поступило 16.04.04